

Афіцыйна

НОВЫ КІРАЎНІК МІНШЧЫНЫ І НОВЫ ПЕРШЫ ВІЦЭ-ПРЭМ'ЕР

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка прыняў рашэнне аб прызначэнні міністра эканомікі Беларусі Дзмітрыя КРУТОГА на пасаду першага намесніка прэм'ер-міністра, а Аляксандра ТУРЧЫНА, які да ўчарашняга дня займаў гэтую пасаду, — кіраўніком Мінскай вобласці, перадае БелТА.

«З вамі размова будзе ляжаць у плоскасці карэкцёрскай складу ўрада. Я гэтага не ўтойваў: асноўны этап, вядома, будзе пасля Новага года, калі ўрад зробіць справаздачу аб выніках дзейнасці. І як у былыя часы, перш чым ісці на прэзідэнцкія выбары, я заўсёды фарміраваў урад і не толькі — усю вертыкаль улады, каб людзі бачылі, з кім жа, калі раптам абяруць, дзеючы Прэзідэнт будзе працаваць», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

На думку Прэзідэнта, Аляксандра Турчына час выводзіць на самастойную работу, каб «сур'ёзна на яго паглядзець і праверыць у справе». Такі падыход падтрымала і кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля Качанава. «Калі Турчын сыходзіць фактычна з эканамічнай пасады ва ўрадзе, то, думаю, міністр эканомікі мог бы заняць яе, — лічыць кіраўнік дзяржавы. — Заадно мы параймся, хто будзе працаваць міністрам эканомікі».

Аляксандр Лукашэнка растлумачыў, што кіраўніцтва Мінскай вобласці мяняецца не ў сувязі з кадравымі праблемамі: цяперашні губернатар Анатоль Іса-

чанка пакідае пасаду па стане здароўя. Прэзідэнт адзначыў, што ён нядрэнна працаваў на пасадзе губернатара, таму, калі зменіць пасаду, працягне курыраваць гэты рэгіён.

Аляксандр Турчын ужо працаваў з Мінскай вобласцю ў папярэднія гады: у 2010—2012 гадах ён узначальваў камітэт эканомікі Мінскага аблвыканкама, а ў 2010—2015 гадах займаў пасаду намесніка старшыні аблвыканкама. «Вы ведаеце характар Ісачанкі. Ён памяркоўны чалавек, паглыбіўся ў эканоміку вобласці і дапаможа вам. Ён будзе ўпаўнаважаным Прэзідэнта, адказным за Мінскую вобласць», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Кандыдатуру Дзмітрыя Крутога на ўрадавы пост у свой час падтрымліваў сам Аляксандр Турчын. Паводле яго слоў, цяперашні міністр эканомікі — адзін з найбольш падрыхтаваных спецыялістаў ва ўрадзе.

«Я думаю, вы прапануеце кандыдатуру добрага міністра, які будзе патрыётам Беларусі, будзе годна весці дыялог не толькі на Усходзе, але і на Захадзе. Дарожныя карты (з Расіяй. — БелТА) пакуль застануцца за ім, будзем тут дапамагаць, наколькі трэба. Апо-ра, падтрымка будзе нармальнай. Нам не трэба зараз мяняць кіраўніка нашай групы, тым больш няшмат засталася: літаральна некалькі дзён да заканчэння гэтай работы. Потым, калі будзе трэба і калі групы захавваюць работу, міністр спакойна зойме гэтую пасаду», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Візіт у Сербію

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 2—3 снежня наведае з афіцыйным візітам Сербію. Пра гэта паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

У Бялградзе Аляксандр Лукашэнка правядзе перагаворы з Прэзідэнтам Сербіі Аляксандрам Вучычам. На сустрэчы ў вузкім і пашыраным складах кіраўнікі дзяржаў абмяркуюць развіццё палітычнага дыялогу і эканамічнага ўзаемадзеяння паміж краінамі. Асаблівую ўвагу прэзідэнты ўдзеляць перспектывам павелічэння тавараабароту, ініцыятывам па стварэнні сумесных вытворчасцяў і запуску ўза-

емных інвестыцыйных праектаў. Кіраўнікі дзяржаў таксама абмяркуюць рэгіянальны і сусветны парадак дня, супрацоўніцтва на міжнародных пляцоўках. Па выніках перагавораў будзе падпісаны пакет двухбаковых дакументаў.

Праграмай візіту Аляксандра Лукашэнкі прадугледжана яго сустрэча са старшынёй Народнай скупшчыны Сербіі Маяй Гойкавіч і дэпутатамі найвышэйшага заканадаўчага і канстытуцыйнага органа краіны.

У гэтыя ж дні ў Бялградзе пройдзе беларуска-сербскі бізнес-форум, на якім чакаецца падпісанне камерцыйных кантрактаў і пагадненняў.

Згодна з інфармацыяй афіцыйнага сайта Міністэрства замежных спраў нашай краіны, Прэзідэнт Беларусі наведаў Сербію чатыры разы (у 1998, 1999, 2009, 2014 гадах). За час устанаўлення дыпламатычных адносін адбыліся пяць візітаў лідараў Сербіі ў Беларусь (у 1996, 2013, 2015, 2017 і 2019 гадах). Сёлета Прэзідэнт Сербіі Аляксандр Вучыч прыежджаў у Мінск на адкрыццё II Еўрапейскіх гульніў. Напярэдадні цырымоніі адбыліся яго перагаворы з беларускім калегам, якія Аляксандр Лукашэнка ахарактарызаваў як сустрэчу з блізкімі сябрамі.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Значны год

Пытанні работы Дзяржсакратарыята Савета бяспекі Беларусі абмеркавалі ў Палацы Незалежнасці

На сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам прысутнічалі дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Станіслаў ЗАСЬ і кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля КАЧАНОВА. У будучым годзе Беларусь будзе старшынстваваць у Еўразійскім эканамічным саюзе, а прадстаўнік нашай краіны Станіслаў Зась на саміце Арганізацыі Дагавора аб калектыўнай бяспецы ў Бішкеку ў чацвер абраны на пасаду генеральнага сакратара гэтага аб'яднання.

«Будучыя тры-чатыры гады на плячах у нас увесь Савецкі Саюз: і эканамічны складнік,

і сілавая абарона ў АДКБ, і ў Саюзнай дзяржаве Вышэйшы дзяржсавет Прэзідэнт Беларусі ўзначальвае. З аднаго боку — ганарова, з другога — адказна», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Сваю пасаду ў АДКБ Станіслаў Зась афіцыйна зойме 1 студзеня 2020 года, але, па словах Прэзідэнта, ён ужо фактычна працуе там. «Вы ўбачылі ўсю гэтую «кухню», ушчыльную пазнаёміліся з усімі прэзідэнтамі, убачылі іх пазіцыі, што датычацца нашага абарончага саюза. Наказваць вам няма сэнсу, таму хацеў з вамі абмеркаваць пытанні далейшага функцыянавання Дзяржсакратарыята», — перадае словы кіраўніка дзяржавы БелТА.

3 нагоды

НА ФУНДАМЕНЦЕ ПРАВАПАРАДКУ

Напярэдадні Дня юрыста для супрацоўнікаў пракуратуры і аддзела міліцыі УУС Фрунзенскага раёна Мінска адкрылі новы будынак

Сучаснае памяшканне для прадстаўнікоў праваахоўных органаў пабудавалі крыху больш чым за год на вуліцы Данілы Сердзіча. У ім будуць працаваць пракуратура і некалькі падраздзяленняў УУС адміністрацыі Фрунзенскага раёна сталіцы — гарадскі аддзел міліцыі № 3, аддзел Дзяржаўтаінспекцыі, крымінальна-выканаўчая інспекцыя. Доўгі час пракуратура Фрунзенскага раёна размяшчалася разам з пракуратурай Мінскай вобласці і Цэнтральнага раёна сталіцы, а падраздзяленні УУС — у розных будынках.

Фрунзенскі раён — найбуйнейшы ў сталіцы. Новыя мікра-раёны прырастаюць шматпавярховікамі і засяляюцца штогод. Для наведвальнікаў новага будынка праваахоўных органаў створаны камфортныя ўмовы: пракуратура мае спецыяльныя памяшканні для прыёму грамадзян, аддзел Дзяржаўтаінспекцыі УУС забяспечылі сістэмай электроннай чаргі, каб размяшчаць наведвальнікаў па катэгорыях пытанняў і спецыялістах, прадугледзелі будаўнікі інфраструктуру для людзей з абмежаванымі магчымасцямі.

Павіншавалі супрацоўнікаў пракуратуры і міліцыі з нава-сёллем **генеральны пракурор Аляксандр КАНЮК, намеснік міністра ўнутраных спраў Аляксандр БАРСУКОЎ, старшыня Мінскага гарвыканкама Анатоль СІВАК.**

Новы камфортны будынак, як адзначыў кіраўнік Мінгарвыканкама, — яшчэ адна нагода, каб павысіць паказчыкі работы органаў аховы правапарадку. «Я хацеў

бы, каб праз стварэнне ўмоў для супрацоўнікаў горад адчуваў, як змяняецца сутачная зводка па разнастайных здарэннях, — акцэнтаваў увагу Анатоль Сівак. — Я сёння запэўніваю, што і далей будзем рэалізоўваць планы па абнаўленні матэрыяльна-тэхнічнай базы органаў пракуратуры, унутраных спраў, судоў. Мы не будзем спыняцца і далей».

У новым будынку гарадскога аддзела міліцыі будзе працаваць больш за 120 супрацоўнікаў. «Для таго каб міліцыя была бліжэйшай да народа, аказвала неабходныя паслугі, у любы час дня і ночы прыбыла на дапамогу, — для гэтых мэт узведзены гэты будынак», — расказаў намеснік міністра ўнутраных спраў Аляксандр Барсукоў.

Для работнікаў пракуратуры ў новым памяшканні прадугледзелі трэнажорны зал. Спартыўнае аснашчэнне — патрабаванне кіраўніка пракуратуры краіны Аляксандра Канюка. У размове з журналістамі ён падкрэсліў, што вельмі сур'ёзна адносіцца да



Фота БелТА

спорту, настройвае супрацоўнікаў на ўдзел у лыжных, шахматных спаборніцтвах і конкурсах па настольным тэнісе.

«Працэс паляпшэння матэрыяльна-тэхнічнай базы пракуратуры мае перманентны характар. Нядаўна мы адкрывалі будынак пракуратуры ў Першамайскім раёне, дзе створаны добрыя ўмовы, зараз — у Фрунзенскім. Гэта самы вялікі раён: амаль 500 тысяч чалавек насельніцтва і самая вялікая пракуратура. Раскажу сакрэт, што хутка будзе адкрыты новы будынак для пракуратуры Заводскага раёна. Кіраўніцтва горада рыхтуе гэта свята пасля Новага года», — сказаў генпракурор Беларусі.

Як адзначыў Аляксандр Канюк, плануецца павялічваць

і склад супрацоўнікаў пракуратуры Фрунзенскага раёна, у тым ліку за кошт скарачэння штату Генеральнай пракуратуры.

Пасля экскурсіі па будынку кіраўнікі пракуратуры і міліцыі павіншавалі сваіх супрацоўнікаў з навасёллем і ўручылі ўзнагароды спецыялістам, якія мелі дачыненне да будаўніцтва. За ўмацаванне правапарадку, актыўнае ўзаемадзеянне з органамі пракуратуры і дапамогу ў будаўніцтве ганаровай граматай генеральнага пракурора ўзнагароджаны кіраўнік адміністрацыі Фрунзенскага раёна Сяргей Шкруднеў. З рук намесніка міністра ўнутраных спраў нагрудны знак «За садзейнічанне» атрымаў старшыня Мінгарвыканкама Анатоль Сівак.

Марыя ДАДАЛКА.

Беларусь прапануе кандыдатуру на пасаду старшыні Калегіі ЕЭК

Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаілам Мясніковічам адзначыў, што прапанова аб кандыдатуры кіраўніка верхняй палаты парламента на пасаду старшыні Калегіі ЕЭК была ўважліва прааналізавана і падрыхтавана.

«Канешне, мы думалі над тым, каго рэкамендаваць. Праўда, і ахвотныя былі. Але я лічу, што гэта пад сілу толькі вам. Таму што ўсе кандыдатуры, якія мне давалася разглядаць, слабейшыя, менш даведчаныя, менш дыпламатычныя. У вас усё гэтыя якасці ёсць», — цытуе Прэзідэнта БелТА.

Аляксандр Лукашэнка расказаў, што перад канчатковым абвешчэннем рашэння прайнфармаваў аб ім кіраўнікоў дзяржаў ЕАЭС.

Усе ўспрымаюць станоўча. Я лічу, з якога боку ні падыдзі, і ў асабістым дачыненні, гэта няблага будзе для вас — папрацаваць там і прынесці карысць не толькі Беларусі, але і ўсёй нашай эканамічнай супольнасці», — адзначыў беларускі лідар.

Старшыня Калегіі ЕЭК Тыгран Саркісян падчас XIV Міжнароднай канферэнцыі «Еўразійская эканамічная інтэграцыя» прайнфармаваў журналістаў, што рыхтуецца перадаць паўнамоцтвы прадстаўніку Беларусі да 1 лютага.